

71164

Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

# ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА АДЗІНАЙ ГІДРА-МЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ

пры НКЗ БССР

## ДЕКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Адрас рэдакцыі: Менск, р. Карла Маркса і Чырвонаармейскай, 48, Галоўнае  
Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 12 (146)

21—30 красавіка

1934 г.

### З М Е С Т

Сінаптычны агляд за дэкаду—І. Рачыцкі

Метэаралагічная характарыстыка і табліца вынікаў метэаралагічных  
назіранняў за дэкаду—Н. Малішэўская.

Сельска-гаспадарчая гідрамет. характарыстыка за дэкаду—В. Стэфановіч.

Метэаралагічная характарыстыка і табліца вынікаў мет. назіранняў за  
сакавік м-ц 1934 г. — Н. Малішэўская

Што можа даць вывучэнне стратасферы—праф. А. Кайгародаў

### СІНАПТЫЧНЫ АГЛЯД

за 21—30 красавіка 1934 г.



Спачатку дэкады цыкланічная дзейнасць адбываецца па  
ўсёй Еўропе, прычым цыклоны рухаюцца ў асноўным з захада  
і паўднёвага захада на ўсход і паўночны ўсход.

Гэта сінаптычная сітуацыя стварае ў БССР цёплае з апад  
камі надвор'е.

Паступовае паслабленне цыкланічнай дзейнасці пачалося  
з сярэдзіны дэкады, калі пачалося развіццё антыцыклона  
ў большай частцы Еўропы і Еўрапейскай тэрыторыі Саюза,  
прычым тэрыторыя БССР знаходзіцца пераважна ў яго паў-  
днёва-заходняй частцы, што спрыяла ўтварэнню ў БССР сухога  
і гарачага надвор'я ў другую палавіну дэкады.

І. Рачыцкі.

№ 71953 г. 64862



Табліца вынікаў метэаралагічных на

| Кліматычны раён                  | №№ па карце     | Назва станцый         | Тэмпература паветра |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Сярэдняя | Нармальн. | Максимальная | Мінімальная | Чысло, ка-<br>лі масад-<br>маўзур | Адносная вільготн.<br>паветра за 13 г. у 9/10% |    |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------|--|----|
|                                  |                 |                       | 21                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |          |           |              |             |                                   |  |    |
| I. Паўночны<br>(вазёрны)         | 2               | Дрыса . . .           | 9                   | 9  | 11 | 12 | 11 | 15 | 18 | 16 | 11 | 16 | —        | 13        | —            | 23          | —1                                | 23   | 57 |
|                                  | 3               | Полацк . . .          | 9                   | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 12 | 16 | —        | 13        | 8            | 23          | 0                                 | 23   | 52 |
|                                  |                 | Вялікія-Лукі . . .    | 8                   | 9  | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 11 | 14 | —        | 12        | —            | 22          | 0                                 | 23   | 53 |
|                                  | 68              | Гарадок . . .         | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 7               | Нова - Каралева . . . | 9                   | 8  | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | —        | 13        | 7            | 22          | 2                                 | 23   | 57 |
| II. Пераходны<br>(вадападзельны) | 8               | Лепель . . .          | 9                   | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | —        | 14        | —            | 24          | 1                                 | 23   | 49 |
|                                  | 75              | Плешчаніцы . . .      | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 70              | Бобр . . .            | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 13              | Барысаў . . .         | 10                  | 9  | 10 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | —        | 15        | 8            | 25          | 1                                 | 23   | 47 |
|                                  | 16              | Менск . . .           | 10                  | 9  | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | —        | 14        | 8            | 26          | 3                                 | 23   | 49 |
|                                  | 93              | Бярэзіна . . .        | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 23              | Мар'іна-Горка . . .   | 9                   | 9  | 11 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | —        | 14        | 8            | 26          | 3                                 | 23   | 53 |
|                                  | 25              | Асіпавічы . . .       | 10                  | 9  | 12 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | —        | 15        | 8            | 28          | 2                                 | 23   | 42 |
|                                  | 10              | Орша . . .            | 10                  | 9  | 10 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | —        | 14        | 8            | 24          | 1                                 | 23   | 52 |
|                                  | 19              | Горкі . . .           | 10                  | 8  | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | —        | 14        | 8            | 23          | 2                                 | 23   | 63 |
| III. Цэнтральны<br>(раўнінны)    | 89              | Клічаў . . .          | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 28              | Слуцк . . .           | 10                  | 8  | 11 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | —        | 14        | —            | 26          | 4                                 | 22   | 67 |
|                                  | 30              | Мар.-Сосны . . .      | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 21              | Магілёў . . .         | 11                  | 8  | 10 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 | —        | 14        | 8            | 24          | 1                                 | 23   | 52 |
|                                  | 73              | Чавусы . . .          | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 27              | Чэрыкаў . . .         | 11                  | 8  | 10 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 18 | —        | 14        | 8            | 25          | 1                                 | 23   | 51 |
|                                  | 191             | Касцюковічы . . .     | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 31              | Турск . . .           | 11                  | 9  | 10 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 18 | 17 | —        | 14        | 8            | 25          | 1                                 | 23   | 45 |
| 32                               | Жлобін . . .    | 11                    | 8                   | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | —  | 15       | 8         | 25           | 3           | 23                                | 48   |    |
| IV. Паўднёвы<br>(нізінны)        | 33              | Жыткавічы . . .       | 12                  | 7  | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | —        | 15        | 10           | 27          | 1                                 | 23   | 46 |
|                                  | 37              | Калінкавічы . . .     | 12                  | 7  | 11 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | —        | 15        | 9            | 26          | 1                                 | 23   | 52 |
|                                  | 39              | Лельчыцы . . .        | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 85              | Чачэрск . . .         | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 83              | Барба . . .           | —                   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —         | —            | —           | —                                 | —  | —  |
|                                  | 38              | Гомель . . .          | 12                  | 8  | 12 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | —        | 16        | 9            | 25          | 2                                 | 23   | 46 |
|                                  | 35              | Васілевічы . . .      | 12                  | 7  | 12 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | —        | 15        | 10           | 24          | 1                                 | 23   | 43 |
| 40                               | Людвінава . . . | 13                    | 8                   | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | —  | 16       | 10        | 25           | 3           | 23                                | 42   |    |

ых

назіранняў за 21—30 красавіка 1934 г.

| Число ка-<br>лі пасад-<br>мімум | Алюсіная вільготн.<br>паветра за 13 г. у % | Тэмпера-<br>тура<br>паверхні<br>глебы |          | А падкі ў мм                        |      |     |     |     |     |     |    |    |    | Сума | Метэаралагічная з'ява<br>(у дужках адзначаны<br>чыслы) |      |                              |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|--|------|------------------------------|
|                                 |  | Максімал.                             | Мінімал. | Чысло, ка-<br>лі нагляд.<br>мінімум | 21   | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27 | 28 | 29 |      |  | 30   |                              |
|                                 |  |                                       |          |                                     |      |     |     |     |     |     |    |    |    |      |  |      |                              |
| 23                              | 57   | —                                     | —        | —                                   | 6.0  | 0.4 | ..  | 5.0 | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 11.4 | туман (29), граза з град(27) |
| 23                              | 52   | —                                     | —        | —                                   | 6.0  | ..  | 0.6 | 6.0 | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 12.6 | туман (23, 29)               |
| 23                              | 53   | 29                                    | 0        | 25                                  | ..   | ..  | 2.0 | 7.0 | 2.0 | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 11.0 | граза (24), туман (29)       |
| —                               | —  | —                                     | —        | —                                   | —    | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —    | —  | —    | —                            |
| 23                              | 57   | 32                                    | -4       | 23                                  | 14.0 | 0.2 | ..  | 9.0 | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 22.2 | граза з градам (24)          |
| 23                              | 49   | —                                     | —        | —                                   | 7.0  | ..  | 1.0 | ..  | 0.6 | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 8.6  | граза (23), град (23)        |
| —                               | —  | —                                     | —        | —                                   | 10.0 | ..  | ..  | ..  | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 10.0 | граза (21)                   |
| 23                              | 47   | —                                     | —        | —                                   | 13.0 | ..  | 2.0 | ..  | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 15.0 | граза (21), туман (22)       |
| 23                              | 49   | 33                                    | 0        | 23                                  | 3.0  | 0.1 | 1.0 | 0.6 | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 4.7  | —                            |
| —                               | —  | —                                     | —        | —                                   | —    | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —    | —  | —    | —                            |
| 23                              | 53   | 31                                    | 2        | 23                                  | 2.0  | 0.1 | 0.6 | ..  | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 2.7  | туман (30) граза з градам?   |
| 23                              | 42   | —                                     | 3        | 30                                  | 6.0  | ..  | ..  | ..  | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 6.0  | граза (27), туман (21)       |
| 23                              | 52   | —                                     | -1       | 23                                  | 11.0 | 0.4 | 0.4 | ..  | ..  | 1.0 | .. | .. | .. | ..   | —  | 12.8 | граза (24)                   |
| 23                              | 63   | 31                                    | 0        | 23                                  | 7.0  | 0.3 | 0.3 | ..  | 3.0 | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 10.6 | туман (21), граза з град(25) |
| —                               | —  | —                                     | —        | —                                   | —    | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —    | —  | —    | —                            |
| 22                              | 67   | —                                     | 2        | 23                                  | 6.0  | 0.1 | 2.0 | ..  | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 8.1  | туман (21)                   |
| 23                              | 52   | —                                     | —        | —                                   | 10.0 | 0.5 | 0.1 | ..  | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 10.6 | туман (21, 23)               |
| 23                              | 51   | —                                     | —        | —                                   | 9.0  | 0.3 | ..  | ..  | 0.2 | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 9.5  | граза (21), туман (23)       |
| 23                              | 45   | 33                                    | 0        | 23                                  | 6.0  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 6.8  | граза (21), град (24)        |
| 23                              | 48   | —                                     | —        | —                                   | 2.0  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | ..  | 0.1 | .. | .. | .. | ..   | —  | 2.7  | туман (21, 23)               |
| —                               | —  | —                                     | —        | —                                   | —    | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —    | —  | —    | —                            |
| 23                              | 46   | —                                     | —        | —                                   | 4.0  | 0.2 | 0.3 | ..  | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 4.5  | граза (21), град (22)        |
| 23                              | 52   | —                                     | —        | —                                   | 9.0  | ..  | 0.1 | 1.0 | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 10.1 | туман (21)                   |
| —                               | —  | —                                     | —        | —                                   | —    | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —    | —  | —    | —                            |
| —                               | —  | —                                     | —        | —                                   | 7.0  | 0.1 | 2.0 | ..  | 0.2 | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 9.3  | граза (25)                   |
| 23                              | 46   | —                                     | —        | —                                   | 13.0 | 2.0 | 2.0 | ..  | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 17.0 | граза (21)                   |
| 23                              | 43   | —                                     | 0        | 23                                  | 8.0  | ..  | 0.1 | 2.0 | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 10.1 | граза (21), град (23)        |
| 23                              | 42   | 40                                    | -1       | 23                                  | 6.0  | 0.1 | 1.0 | 0.1 | ..  | ..  | .. | .. | .. | ..   | —  | 7.2  | бура (25)                    |

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 21—30 красавіка 1934 г.

| Кліматычны раён               | №№ па карце         | Назва станцый           | Вецер       |          |                    |          | Інсалацыя у % | Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме |            | Сярэдні стан павярховага пласта глебы (на глыб. 10—15 см) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------|--------------------|----------|---------------|---|------------|---|
|                               |                     |                         | Пераважаючы |          | 3 максім. хуткасцю |          |               | Агульная                                  | Ніжняя     |   |
|                               |                     |                         | Напрамак    | Хуткасць | Напрамак           | Хуткасць |               |   |            |   |
| I. Паўночны (вазёрны)         | 2                   | Дрыса . . . . .         | SE          | 4        | S                  | 16       | —             | 8   | 6          | вільготная  |
|                               | 3                   | Полацак . . . . .       | S           | 4        | S                  | 8        | —             | 8   | —          | "   |
|                               | —                   | Вялікія Лукі . . . . .  | S           | 4        | S                  | 12       | —             | 8   | 3          | "   |
|                               | 68                  | Гарадок . . . . .       | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
|                               | 7                   | Нова-Каралёва . . . . . | SE          | 4        | S                  | 12       | 43            | 6   | 3          | вільготная  |
| II. Пераходны (вадападзельны) | 8                   | Лепель . . . . .        | S           | 4        | S                  | 10       | —             | 8   | 6          | вільготная  |
|                               | 75                  | Плешчаніцы . . . . .    | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | "   |
|                               | 70                  | Бобр . . . . .          | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
|                               | 13                  | Барысаў . . . . .       | S           | 4        | SW                 | 12       | —             | 8   | 3          | вільготная  |
|                               | 16                  | Менск . . . . .         | S           | 4        | S                  | 10       | —             | 8   | 3          | "   |
|                               | 93                  | Бярэзіна . . . . .      | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
|                               | 23                  | Мар'іна-Горка . . . . . | S           | 4        | S                  | 10       | —             | 8   | 3          | вільготная  |
|                               | 25                  | Асіпавічы . . . . .     | SE          | 4        | SE                 | 7        | —             | 8   | 3          | "   |
|                               | 10                  | Орша . . . . .          | S           | 4        | S                  | 8        | —             | 8   | 3          | вільготная  |
| 19                            | Горкі . . . . .     | S                       | 4           | S        | 8                  | —        | 8             | 2   | "          |   |
| III. Цэнтральны (раўнінны)    | 89                  | Клічаў . . . . .        | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
|                               | 28                  | Слуцак . . . . .        | SE          | 4        | SE                 | 12       | —             | 8   | 3          | вільготная  |
|                               | 30                  | Мар'іна-Сосны . . . . . | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
|                               | 21                  | Магілёў . . . . .       | S           | 4        | S                  | 10       | —             | 8   | 3          | вільготная  |
|                               | 73                  | Чавусы . . . . .        | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
|                               | 27                  | Чэрыкаў . . . . .       | S           | 4        | S                  | 10       | —             | 8   | 6          | вільготная  |
|                               | 191                 | Касцюковічы . . . . .   | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
| 31                            | Турск . . . . .     | S                       | 4           | S        | 12                 | —        | 8             | 3   | вільготная |   |
| 32                            | Жлобін . . . . .    | SE                      | 4           | NW       | 10                 | —        | 8             | 3   | "          |   |
| IV. Паўднёвы (нізінны)        | 33                  | Жыткавічы . . . . .     | SE          | 4        | W                  | 8        | —             | 8   | 3          | сухая   |
|                               | 37                  | Калінкавічы . . . . .   | SE          | 4        | SE                 | 10       | —             | 8   | 6          | "   |
|                               | 39                  | Лельчыцы . . . . .      | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
|                               | 85                  | Чачэрск . . . . .       | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | вільготная  |
|                               | 83                  | Барба . . . . .         | —           | —        | —                  | —        | —             | —   | —          | —   |
|                               | 38                  | Гомель . . . . .        | S           | 4        | S                  | 15       | —             | 8   | 3          | вільготная  |
|                               | 35                  | Васілевічы . . . . .    | SE          | 4        | SE                 | 10       | 36            | 8   | 6          | "   |
| 40                            | Людвінава . . . . . | S                       | 5           | S        | 15                 | —        | 8             | 6   | сухая      |   |

## МЕТЭАРАЛАГІЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

за 21—30 красавіка 1934 г.

Уся гэта дэкада вызначалася надзвычайна высокімі тэмпературамі. У першыя тры дні сярэднія сутачныя тэмпературы хісталіся ад 7 да 13°. У наступныя дні тэмпература значна павысілася і ў канцы дэкады яна дасягала 18—19°. Толькі месцамі ў паўночнай зоне 29-га наглядалася зніжэнне сярэдняй сутачнай т-ры да 11-12°.

Сярэдняя дэкадная т-ра хісталася ад 13 да 16°, такім чынам была на 6° вышэй нармальнай.

Максімальная т-ра паднімалася надзвычайна высока, да 22—27°. Мінімальная т-ра апускалася, у параўнанні з сярэдняй і максімальнай, вельмі нізка. Так у Дрысе была —1°, у Полацку 0°. У астатніх пунктах яна хісталася ад 1 да 4°.

Ападкі выпадалі выключна ў пачатку дэкады. 21-га паўсюды наглядаліся значныя дажджы, якія далі ад 2 да 14 мм, у большасці ад 6 да 10 мм. 22-га і 23-га выпадалі нязначныя ападкі да 2 мм. 24-га толькі ў паўночнай зоне выпалі даволі значныя дажджы. У другую палавіну дэкады ападкаў зусім не наглядалася па ўсёй БССР. Надвор'е было надзвычайна сухім і гарачым.

Шэраг станцый адзначылі навальніцы і град пераважна 21-га і 24-га.

Вятры пераважалі паўднёвыя і паўднёва-ўсходнія з сярэдняй хуткасцю 4 м/сек.

Воблачнасць складала 80% агульнага пакрыцця неба, прычым пераважалі высокія формы воблакаў.

Н. Малішэўская.

## СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧАЯ ГІДРАМЕТ. ХАРАКТАРЫСТЫКА

за 21—30 красавіка 1934 г.

Цёплае надвор'е, пры некаторым запасе вясенняй вільгаці ў глебе і меўшых месца ў пачатку дэкады ападкаў, з'яўлялася вельмі спрыяючым фактарам для развіцця азімых культур і прастання насення яравых. Наяўнасць пераважнай колькасці дзён без ападкаў спрыяла паспяховаму правядзенню сева. Аднак працяглы перыяд з малой колькасцю ападкаў на поўдні рэспублікі садзейнічаў больш хуткаму расходванню глебавай вільгаці і метстанцыі Калінкавічы, Жыткавічы і Людвінава адзначаюць становішча пахатнага слоя глебы, на апошні дзень дэкады, „сухая“.

Азімае жыта на поўдні выйшла ў трубку, у цэнтральнай і паўночнай зоне застаецца ў фазе кушчэння—ацэнка вышэй сярэдняй. Азімая пшаніца ў фазе кушчэння—ацэнка здавальняючая.

Усходы яравых зернавых большасцю метстанцый адзначаюцца як здавальняючыя.

В. Стэфановіч.

Табліца вынікаў мэтэаралагічных

| Кліматычны раён               | №№ па карце   | Назва станцый   | Тэмпература паветра |                     |           |       |             |      | Адносная вільг. |             | Тэмпература на паверхні глебы |      |                                   | А п  |       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|-------------|------|-----------------|-------------|-------------------------------|------|-----------------------------------|------|-------|
|                               |               |                 | С. рэдняя           | А. хіленне а. нормы | Максімал. | Дата  | Мінімальная | Дата | Сярэдняя        | Мінімальная | Мінімальная                   | Дата | Лік дзён з тэмператур. глебы > 0° | Сума | Норма |
| I. Паўночны (вазёрны)         | 2             | Дрыса . . .     | -0.6                | —                   | 8.4       | 21    | -17.8       | 3    | 85              | 60          | —                             | —    | —                                 | 38   | —     |
|                               | 3             | Полацк . . .    | -0.4                | +1.6                | 8.7       | 27    | -19.6       | 3    | 85              | 55          | —                             | —    | —                                 | 36   | 25    |
|                               | —             | Вялікія Лукі .  | -1.1                | —                   | 10.3      | 27    | -18.4       | 3    | 85              | 60          | -22.3                         | 3    | 29                                | 27   | —     |
|                               | 68            | Гарадок . . .   | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | —    | —     |
|                               | 84            | Сураж . . .     | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | —    | —     |
| 7                             | Нова-Каралёва | -1.4            | +1.8                | 9.7                 | 27        | -22.1 | 4           | 85   | 50              | -24.9       | 3                             | 30   | 37                                | 30   |       |
| II. Пераходны (вадападзельны) | 8             | Ленель . . .    | 0.0                 | —                   | 9.3       | 21    | -15.4       | 3    | 85              | 55          | —                             | —    | —                                 | 35   | 29    |
|                               | 75            | Плешчаныцы .    | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | 35   | —     |
|                               | 70            | Бобр . . .      | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | —    | —     |
|                               | 13            | Барысаў . . .   | 0.6                 | +2.3                | 14.4      | 26    | -14.0       | 3    | 90              | 55          | —                             | —    | —                                 | 31   | 33    |
|                               | 16            | Менск . . .     | 0.7                 | +2.5                | 15.3      | 26    | -14.7       | 3    | 85              | 40          | -15.4                         | 3    | 30                                | 38   | 36    |
|                               | 93            | Бярэзіна . . .  | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | 24   | —     |
|                               | 23            | Мар'іна-Горка   | 0.9                 | +2.3                | 15.5      | 26    | -13.5       | 4    | 85              | 35          | -13.8                         | 3    | 24                                | 21   | 30    |
|                               | 25            | Асіпавічы . .   | 1.6                 | +2.9                | 17.1      | 26    | -13.2       | 4    | 85              | 40          | —                             | —    | —                                 | 32   | —     |
|                               | 10            | Орша . . .      | -1.4                | +1.1                | 11.0      | 27    | -17.0       | 2    | 90              | 55          | -18.7                         | 2    | 29                                | 26   | 34    |
|                               | 19            | Горкі . . .     | -1.1                | +1.9                | 10.9      | 25    | -18.1       | 2    | 90              | 50          | -26.1                         | 3    | 24                                | 29   | 31    |
| III. Цэнтральны (раўнінны)    | 89            | Клічаў . . .    | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | —    | —     |
|                               | 28            | Слуцк . . .     | 1.5                 | —                   | 15.3      | 26    | -13.0       | 4    | 70              | 55          | -12.7                         | 4    | 23                                | 28   | —     |
|                               | 30            | Мар.-Сосны . .  | 2.1                 | +2.8                | 16.5      | 26    | -12.5       | 4    | 80              | 40          | -15.0                         | 4    | 27                                | 16   | —     |
|                               | 21            | Магілеў . . .   | -0.1                | +2.2                | 13.3      | 25    | -16.8       | 4    | 85              | 45          | —                             | —    | —                                 | 43   | 34    |
|                               | 73            | Чавусы . . .    | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | —    | —     |
|                               | 27            | Чэрыкаў . . .   | 0.0                 | +2.3                | 14.6      | 26    | -19.3       | 4    | 85              | 40          | —                             | —    | —                                 | 25   | 31    |
|                               | 191           | Касцюковічы .   | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | —    | —     |
|                               | 31            | Турск . . .     | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | —    | —     |
| 32                            | Жлобін . . .  | 1.2             | +2.6                | 16.2                | 25        | -14.8 | 2           | 80   | 45              | —           | —                             | —    | 18                                | —    |       |
| IV. Паўднёвы (нізінны)        | 33            | Жыткавічы . .   | 2.5                 | +3.0                | 17.3      | 26    | -14.3       | 4    | 85              | 40          | —                             | —    | —                                 | 15   | —     |
|                               | 37            | Калінкавічы . . | 2.5                 | +3.1                | 17.1      | 25    | -14.5       | 4    | 85              | 50          | —                             | —    | —                                 | 11   | 26    |
|                               | 39            | Лельчыцы . . .  | 2.9                 | —                   | 17.5      | 25    | -14.0       | 4    | 80              | 35          | —                             | —    | —                                 | 16   | —     |
|                               | 85            | Чачэрск . . .   | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | 34   | —     |
|                               | 83            | Барба . . .     | —                   | —                   | —         | —     | —           | —    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | —    | —     |
|                               | 38            | Гомель . . .    | 1.6                 | +3.3                | 15.9      | 25    | -14.9       | 4    | —               | —           | —                             | —    | —                                 | 22   | —     |
|                               | 35            | Васілевічы . .  | 2.2                 | +3.1                | 16.8      | 25    | -15.4       | 4    | 75              | 25          | -12.4                         | 4    | 25                                | 15   | 30    |
| 40                            | Людвінава . . | 2.5             | +3.0                | 16.8                | 25        | -15.3 | 4           | 80   | 35              | -15.0       | 5                             | 21   | 27                                | —    |       |

на а Л 0.1 мм 17 18 17 17 14 19 10 18 17 13 18 15 14 14 14 14 16 14 11 11 11 15 14 17 16

назіранняў за сакавік месяц 1934 г.

| п  | а д к і ў мм        |        |        |        |        |         |         | Вецер                |                   | Воблачн. у 10-балавай сістэме |        | Лік дзён               |       |           |           | Сярэд. выш снег. на-сцілу за апошнюю дэкаду |           |       |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------------|-------|-----------|-----------|---|-----------|-------|
|    | Лік дзён з ападкамі |        |        |        |        |         |         | Пераважаючы напрамак | Сярэдняя хуткасць | Агульная                      | Ніжняя | Інсалацыя ў % магчымай | Ясных | Пахмурных | З туманам | З мяцеліцамі                                | у 1934 г. | норма |
|    | 0.1 мм              | 0.5 мм | 1.0 мм | 2.0 мм | 5.0 мм | 10.0 мм | 20.0 мм |                      |                   |                               |        |                        |       |           |           |   |           |       |
| —  | 17                  | 12     | 10     | 7      | 1      | 1       | 0       | SW                   | 3.9               | 7.9                           | 7.3    | —                      | 2     | 20        | 11        | —   | —         | —     |
| 25 | 18                  | 15     | 12     | 7      | 1      | 0       | 0       | E                    | 3.4               | 8.2                           | 7.2    | —                      | 2     | 21        | 10        | —   | —         | —     |
| —  | 17                  | 12     | 10     | 6      | 1      | 0       | 0       | S                    | 4.3               | 8.4                           | 6.8    | —                      | 2     | 23        | 9         | —   | —         | —     |
| —  | —                   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | —         | —   | —         | —     |
| 30 | 11                  | 9      | 7      | 5      | 2      | 1       | 0       | E                    | 3.6               | 7.8                           | 6.7    | 16                     | 2     | 18        | 11        | —   | —         | —     |
| —  | 17                  | 11     | 8      | 5      | 2      | 0       | 0       | SE і SW              | 3.5               | 7.9                           | 6.2    | —                      | 2     | 16        | 12        | —   | —         | —     |
| 29 | 17                  | 10     | 7      | 7      | 2      | 0       | 0       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | 5         | —   | —         | —     |
| —  | —                   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | —         | —   | —         | —     |
| 33 | 14                  | 11     | 10     | 7      | 2      | 0       | 0       | SE                   | 2.9               | 7.6                           | 6.6    | —                      | 3     | 16        | 12        | —   | —         | —     |
| 36 | 19                  | 11     | 9      | 8      | 3      | 0       | 0       | S і SE               | 2.8               | 8.3                           | 6.5    | —                      | 2     | 20        | 15        | —   | —         | —     |
| —  | 10                  | 10     | 9      | 5      | 1      | 0       | 0       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | 0         | —   | —         | —     |
| 30 | 18                  | 11     | 8      | 5      | 0      | 0       | 0       | E                    | 4.0               | 7.8                           | 6.4    | —                      | 2     | 17        | 12        | —   | —         | —     |
| —  | 17                  | 15     | 13     | 10     | 0      | 0       | 0       | E                    | 2.5               | 7.9                           | 6.2    | —                      | 2     | 18        | 13        | —   | —         | —     |
| 34 | 13                  | 9      | 7      | 6      | 2      | 0       | 0       | SE                   | 2.4               | 7.6                           | 5.0    | —                      | 2     | 15        | 13        | —   | —         | —     |
| 31 | 18                  | 11     | 8      | 5      | 2      | 0       | 0       | SE                   | 3.3               | 7.9                           | 5.8    | —                      | 3     | 17        | 12        | —   | —         | —     |
| —  | —                   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | —         | —   | —         | —     |
| —  | 15                  | 14     | 11     | 8      | 0      | 0       | 0       | SE                   | 3.8               | 7.3                           | 6.1    | —                      | 2     | 17        | 13        | —   | —         | —     |
| —  | 14                  | 10     | 8      | 3      | 0      | 0       | 0       | E                    | 3.3               | 7.3                           | 6.0    | —                      | 2     | 15        | 12        | —   | —         | —     |
| 34 | 14                  | 12     | 12     | 9      | 3      | 0       | 0       | SE                   | 2.8               | 8.1                           | 6.0    | —                      | 1     | 16        | 17        | —   | —         | —     |
| —  | —                   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | —         | —   | —         | —     |
| 31 | 14                  | 11     | 8      | 5      | 1      | 0       | 0       | SW                   | 3.5               | 7.6                           | 6.7    | —                      | 2     | 15        | 9         | —   | —         | —     |
| —  | —                   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | —         | —   | —         | —     |
| —  | —                   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | —         | —   | —         | —     |
| —  | 16                  | 11     | 7      | 3      | 0      | 0       | 0       | E                    | 3.9               | 7.3                           | 4.9    | —                      | 3     | 16        | 14        | —   | —         | —     |
| —  | —                   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | —         | —   | —         | —     |
| —  | 14                  | 9      | 5      | 1      | 1      | 0       | 0       | SE                   | 2.9               | 8.6                           | 5.4    | —                      | —     | 19        | 8         | —   | —         | —     |
| 26 | 11                  | 10     | 6      | 3      | 3      | 0       | 0       | SE                   | 3.5               | 6.9                           | 4.1    | —                      | 3     | 14        | 5         | —   | —         | —     |
| —  | 11                  | 5      | 4      | 2      | 2      | 0       | 0       | E                    | 3.1               | 7.0                           | 5.7    | —                      | 3     | 12        | 12        | —   | —         | —     |
| —  | 15                  | 11     | 7      | 5      | 2      | 1       | 0       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | 7         | —   | —         | —     |
| —  | —                   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —                    | —                 | —                             | —      | —                      | —     | —         | —         | —   | —         | —     |
| —  | 14                  | 10     | 7      | 4      | 1      | 0       | 0       | SE                   | 3.3               | 7.8                           | 4.8    | —                      | 1     | 15        | 14        | —   | —         | —     |
| 30 | 17                  | 9      | 5      | 2      | 0      | 0       | 0       | E                    | 3.5               | 6.9                           | 4.6    | 18                     | 3     | 14        | 7         | —   | —         | —     |
| —  | 16                  | 8      | 6      | 4      | 2      | 0       | 0       | SE                   | 3.4               | 6.5                           | 5.0    | —                      | 3     | 7         | 3         | —   | —         | —     |

## Метэаралагічная характарыстыка сакавіка м-ца 1934 г.

Гэты месяц адзначаўся надзвычайна высокімі тэмпературамі. Сярэднія месячныя тэмпературы хісталіся ад  $-1,4^{\circ}$  на паўночным усходзе БССР (Новае-Каралёва, Орша) да  $+2,9^{\circ}$  на паўднёвым захадзе (Лельчыцы). Адхіленне ад нармальнай т-ры хісталася ў тым-жа напрамку, як і сярэднія месячныя т-ры, ад  $+1,1^{\circ}$  да  $+3,3^{\circ}$ . Асабліва цёплай з'яўляецца другая палавіна месяца. У першай палавіне наглядзіся яшчэ значныя марозы. Мінімальныя т-ры хісталіся ад  $-14$  да  $-22^{\circ}$ , максімальныя ад 8 да  $18^{\circ}$ .

Ападкі выпалі ў колькасцях значна не перавышаючых нармальныя, а месцамі значна менш. Малыя колькасці (каля 15 мм) выпалі ў паўднёва-заходняй частцы БССР і наўкола лініі Жыткавічы—Калінкавічы. На астатняй тэрыторыі БССР выпала ад 20 да 40 мм. Пераважаючым было выпадзенне ападкаў у сярэдзіне м-ца. Пачатак і асабліва канец у большасці былі сухія.

Снегавы насціл поўнасьцю ліквідаваўся ў гэтым месяцы: у паўночнай палове БССР у канцы 2-й, у пачатку 3-й дэкады, у паўднёвай палове ў пачатку 2-й дэкады.

Вятры пераважалі паўднёва-ўсходнія і ўсходнія ўмеранай хуткасці.

Воблачнасць хісталася ад 65% да 85% агульнага пакрыцця неба. Вельмі многа было пахмурных дзён месцамі да 20. Вельмі часта былі туманы.

Н. Малішэўская.

## Што можа даць вывучэнне стратасферы.

Па маючыхся ўжо доследах, атмасфера даволі рэзка падзяляецца на два прынамсі слоя: ніжэйшы—„тропасферу“, прылягаючы да зямлі, магутнасцю, у сярэдніх шыроты, каля 12 км, і ўсю астатнюю масу паветра над ім, так званую стратасферу. Калі на доле, непасрэдна над намі, паветра амаль заўсёды знаходзіцца ў руху гарызантальным і вертыкальным, калі бесперапынна яго пранізваюць плыні, хмары, цыклоны, штормы, дажджы, туманы, калі з падняццем угару тэмпература зніжаецца настолькі хутка, што вярхі больш-менш высокіх гор пакрыты вечным снегам нават у трапічных краінах, дык самалёт ці дырыжабль, які плыве недалёка ад дна паветранага акіяна, павінен змагацца з варажымі ўплывамі стыхій, з небяспекай раптоўных пагаршэнняў надвор'я, з налётамі шквалу, з нябачнымі воку паветранымі „ямамі“, „каскадамі“, „штопарамі“, „фантанамі“, туманамі, навальніцамі і г. д., пад н ціскам якіх ён заўсёды пад пагрозай не толькі паменшыць значна сваю хуткасць, а нават і загінуць ад найменшай памылкі пілота. У такім выглядзе з'яўляецца нам ніжні пласт нашай паветранай абалонкі—„тропасфера“.

Нешта істотна іншае павінна быць у значнай вышыні. Ціск і шчыльнасць паветра вельмі хутка змяняюцца з падняццем, аб чым яскрава сведчаць наступныя лічбы:

|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Вышыня—км.:    | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 10  | 20  | 40  |
| Ціск—мм.:      | 760 | 670 | 590 | 517 | 453 | 396 | 193 | 42  | 1,9 |
| Маса атмасферы |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ў% агульнай.   | 100 | 88  | 78  | 68  | 60  | 52  | 25  | 5,5 | 2,5 |



Што датычыцца вадзяной пары, дык колькасць яе з вышнёю змяншаецца яшчэ хутчэй і ўжо ў верхняй граніцы тропасферы застаюцца ад яе толькі нязначныя сляды. Яскрава такім чынам, што ў стратасферы мы маем асяродзішча вельмі разрэджаных, празрыстых і сухіх газаў, сярод якіх галоўную колькасць займае азот і, што з'яўляецца галоўным, ніякія ўзварушэнні тропасферы, цыклоны, буры, навальніцы і г. д. не парушаюць яшчэ амаль не ўзбянтэжаных пранікнавеннем чалавека нямых вышын паветранага акіяна.

Ужо гэтых фактаў дастаткова, каб зразумець, якія велізейшыя перспектывы адчыняе заваяванне стратасферы для паветраных шляхоў зносін: у заўсёды празрыстым і разрэджаным паветры магчымы хуткасці да 1000—1500 км. у гадзіну пры адсутнасці ўсялякіх нечаканых небяспек і перашкод. А гэта раўнасільна таму, што за 12 гадзін магчыма з Ленінграда перанесціся ў Владзівасток, за 3 гадзіны з Архангельска ў Тыфліс! Ці не варта адна гэтая перспектыва ўсіх ахвяр, якіх можа запатрабаваць канчатковая перамога цяжкасцей, злучаных з заваяваннем стратасферы?

Але не ў гэтым толькі, чыста практычным дасягненні, справа. Яшчэ безліч цікавейшых навуковых праблем абяцае нам асвятліць і развязаць вывучэнне стратасферы, у нетрах яе адбываецца інтэнсіўная іонізацыя паветраных газаў, гэта значыць распад складаных малекул на паасобныя электрычна зараджаныя часткі, якія ўплываюць на электрычны стан атмасферы ў цэлым; у ёй ствараюцца, згодна сучасных доследаў, значныя колькасці озону альбо ўшчыльнага кіслароду, маючага каштоўнейшую здольнасць затрымоўваць шкодную для вышэйшых арганізмаў частку каротка хвалістай (ультрафіялетавай) радыяцыі з складанага комплексу сонечнага прамянявання; там-жа зараджаюцца і зіхацяць прыгожыя паўночныя пазарніцы з сваёй загадкавай зялёнай спектральнай лініяй 5,577 мікрона-водгук бамбадыроўкі зямнай атмасферы электронамі, вылучанымі сонцам; у стратасферы загараюцца метэоры-„знічкі“; у ёй паказваюцца час ад часу невядомай прыроды срэбрыстыя воблакі на вышнях каля 80 км, у ёй нарэшце, з асаблівай сілай праяўляецца так званая „пранікаючая радыяцыя“, таемныя нябачныя вокам прамені, якія здольны пранікаць скрозь матар'яльныя перагароды ў 15 разоў больш тоўстыя, чымся для самых жорсткіх гама-праменняў радыя. Гэтая радыяцыя па ўсіх даных прыходзіць з глыбін сусветнай прасторы і, магчыма, з'яўляецца водгукам глыбокіх змен у структуры атамаў касмічнай матэрыі.

Вось кароткі пералік тых загадак і праблем, якія абяцаюць нам развязаць палёты ў стратасферу, незалежна ад іх практычных прыстасаванняў для авіяцыі; трэба аднак-жа ўявіць сабе і тое, што прыдзецца перамагаць вельмі значныя цяжкасці на гэтым шляху. Спынімся каротка на галоўнейшых момантах і тэхнічнага зместу, якія, у першую чаргу, неабходна ўлічыць канструктарам стратастата. Папершае, абалонка яго павінна быць даволі моцнай, каб вытрымаць розніцы ў ціску паветра ўнутры і па-за кабінай; падругое—яна павінна герметычна зачыняцца, бо для дыхання аэранаўтаў (лётчыкаў) у кабіне будзе створана штучная атмасфера, больш шчыльная і з большым процантам

кіслароду, чымся тая, у якой будзе знаходзіцца аэрастат; па-  
трэцяе, дзякуючы больш празрыстаму і разрэджанаму стану вы-  
шэйшых пластоў атмасферы, кабіна, маючы наравідную форму  
і пабудаваная пераважна з метала, будзе з аднаго боку вельмі  
знаходзіцца сонцам (не менш як на 60° з другога  
жаходзіцца да тэмпературы акалячага асярэддзі ( $-55^{\circ}$  да  
 $-60^{\circ}$ ). Гэта стварае ўмовы для значнай дэфармацыі абшыўкі  
кабінасу і зроблена спроба шляхам спецыяльнай апрацоўкі ўні-  
кнуць шыкоўны вынікаў няроўнамернага нагрэва. Нарэшце трэба  
было распрадаваць, пабудоваць і вывясціць шэраг фізічных  
інструментаў зусім новай канструкцыі, барометраў, метэарографію,  
вымярэнняў пранікаючай радыяцыі і г. д. Усе гэтыя праблемы  
вырашаны сіламі савецкіх вучоных і інжэнераў, сярод якіх маецца  
нямала моладзі, з выключным энтузіязмам падхапіўшай пачын  
палётаў у стратасферу; не трэба забываць, што савецкія стра-  
тастаты значна большыя за замежныя прататыпы: 25000 куб. мет.  
супроць 16000 куб. м Пікара, і таму здольны дасягнуць і боль-  
шай вышыні. Стратастат „СССР“ ужо зрабіў бліскучы ўздым  
у стратасферу, таксама рэкорднай вышыні дасягнуў і трагічна  
загінуўшы другі стратастат Асоавіяхіма і радыё з іх гандолы  
ўжо абвясціла ўсяму свету, што ў барацьбу за асваенне страта-  
сферы ўключыўся і Савецкі Саюз, дзе гаспадаром з'яўляецца  
рабочы клас, скінуўшы панаванне капіталістаў, які не шкадуе  
на развіццё навукі не толькі сродкаў, але нават жыцця сваіх  
лепшых сыноў.

А. І. Кайгародаў.

*Савецкія стратастаты ўжо абвясцілі ўсяму свету, што ў барацьбу за асваенне стратасферы ўключыўся і Савецкі Саюз, дзе гаспадаром з'яўляецца рабочы клас, скінуўшы панаванне капіталістаў, які не шкадуе на развіццё навукі не толькі сродкаў, але нават жыцця сваіх лепшых сыноў.*

*Мясцова*  
*Савецкая Народная Рэспубліка*  
*Менск*



Адказны рэдактар П. Мамаеў

Рэдкалегія

- Ф. Рабаконь
- А. Кайгародаў
- І. Калько
- І. Рачыцкі
- Б. Лісіцкі